



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

ЗВЯЗДА

Родная газета на роднай мове

19

ВЕРАСНЯ 2014 г.

ПЯТНІЦА

№ 178 (27788)

Кошт 1800 рублёў

СТАР 6

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Як журналісты
«елі мыла»
ў тэлеэфіры

Праграма
тэлебачання
на наступны
тыдзень

«Белыя
плямы»
спаленых
вёсак

СТАР 3

20 КАНАЛАЎ

■ На думку парламентарыя

ПАДАТКІ ПЛАЦІМ ДЛЯ САМІХ СЯБЕ

Не так даўно Міністэрства фінансаў агучыла планы аб магчымым павышэнні падаходнага падатку з 12 да 13 працэнтаў. На пасяджэнні Савета па ўзаемадзейні органу мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі Анатоль РУБІНАЎ, старшыня верхняй палаты парламента, выказаў прэсе сваю думку па гэтай тэме.



ФОТА БЕЛТА

— Я заўсёды лічыў, што 12% — гэта вельмі нізкі падатак, — сказаў Анатоль Рубінаў. — Больш за тое, у нас плоская шкала падаткаабкладання — усе плацяць аднолькава. У іншых краінах мільянер абавязаны аддаваць палову сваіх даходаў на падаткі. Па гэтай прычыне там і займаюцца дабрачыннасцю. Калі даход у багатага чалавека перавышае пэўны ўзровень, ён, каб зменшыць яго, аддае грошы на нейкія добрыя справы. Падатак змяншаецца, а мільянер атрымлівае яшчэ і пэўныя дывідэнды ў плане грамадскай папулярнасці.

Старшыня Савета Рэспублікі падкрэсліў, што ў нас выйшлі да невысокага падатку яшчэ з савецкіх часоў, калі людзі жылі дастаткова сціпла. — Сёння сітуацыя радыкальна змянілася, — заўважыў Анатоль Рубінаў. — Тым не менш мы шмат патрабуем ад дзяржавы. А што такое дзяржава? Яна ж не робіць грошай,

а толькі рэгулюе, як іх правільна атрымаць і куды накіраваць. Але калі мы іх не сабралі, то як тады можна казаць пра бясплатную адукацыю, медыцыну, пенсійны ўзрост?..

Анатоль Рубінаў упэўнены, што павышэнне падатку — гэта абсалютна нармальнае з'ява. Ён таксама не выключае магчымасці ўвядзення дыферэнцаванага падатку ў будучыні.

— Са свайго пункту гледжання, я ўвёў бы дыферэнцаваны падатак. Праўда, у нас пакуль не вельмі шмат зарабляюць, а дыферэнцаваны падатак мае сэнс ужо тады, калі ёсць па-сапраўднаму багатыя людзі. Такіх жа, я думаю, у нас няма. Таму пакуль што да дыферэнцаванага падатку мы не прыйшлі. Але ў будучыні, калі мы пабагацеем, ён павінен быць. Трэба ж дзяліцца: у некага ёсць больш магчымасцяў для гэтага, у некага — менш.

Надзея ЮШКЕВІЧ.
Мінск — Салігорск — Мінск.

ПАДТРЫМАЦЬ СЯМ'Ю, ПАДТРЫМАЦЬ ДЗЯЦЕЙ

Рашэнне аб павелічэнні падаходнага падатку, хутчэй за ўсё, будзе прынята

Аб гэтым заявіў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Пётр Пракаповіч, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Паводле яго слоў, рашэнне аб павышэнні падаходнага падатку з 12 працэнтаў да 13 працэнтаў абмяркоўвалася і, хутчэй за ўсё, будзе прынята. «Усе грошы будуць накіраваны на сям'ю, на падтрымку дзяцей», — сказаў віцэ-прэм'ер.

Адказваючы на пытанне аб плануемым павелічэнні ПДВ і зніжэнні падатку на прыбытак, Пётр Пракаповіч адзначыў, што «заўсёды абмяркоўваецца шмат варыянтаў». «Канчатковае рашэнне будзе прынята на пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў», — дадаў ён.

На думку віцэ-прэм'ера, у цэлым трэба не павышаць падаткі для прадпрыемстваў, а ствараць умовы, каб прадпрыемствы становіліся больш плацежасольнымі.

Раней паведамлялася, што ўрад разглядае законапраект, які прадугледжвае павелічэнне ПДВ з 20 да 22 працэнтаў, падаходнага падатку з 12 да 13 працэнтаў і зніжэнне падатку на прыбытак з 18 да 15 працэнтаў.

ВОСЕНЬСКІЯ КВЕТКІ



ФОТА АНATOLIA KULECHKA

■ Актуальная проблема

БОЛЬШ КАНТЭЙНЕРАЎ — БОЛЬШ АДХОДАЎ

На працягу некалькіх гадоў у сталіцы актыўна праводзіцца праца па раздзелным зборы камунальных адходаў. Спецыяльныя кантэйнеры жоўтага, сіняга і зялёнага колераў, прызначаныя для шкла, пластыку і макулатуры, з'явіліся амаль ва ўсіх мінскіх дварах. «Сёння іх налічваецца каля 12 тысяч, — распавяла намеснік генеральнага дырэктара дзяржаўнага аб'яднання «Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка» Галіна ГІЛЕВІЧ. — Сёння мы плануем закупіць яшчэ паўтары тысячы кантэйнераў і два аўтамабілі для сарэасчовага вывозу запойных «скрынак». Неўзабаве з'явіцца дзве сартавальныя лініі, на якіх будуць дасартоўвацца адходы, сабраныя на прыдваровых тэрыторыях». Логіка простая — чым больш кантэйнераў, тым больш адходаў будзе сабрана.

Праблема збору, сартавання і перапрацоўкі адходаў для Беларусі даволі сур'ёзная з эканамічнага, экалагічнага і сацыяльнага бакоў, лічыць спецыяліст. Вырашыць яе можна толькі ў комплексе.

Ці навучыліся мінчане
выкідваць смецце паасобна?

У краіне зацверджана Дзяржаўная праграма па нарыхтоўцы, зборы і перапрацоўцы адходаў, разлічаная на 2009—2015 гады, акрамя таго, дзейнічае штыгавая гарадская праграма і дзяржаўны заказ, згодна з якім ад раёнаў да перапрацоўчых прадпрыемстваў пастаўляюцца папера, кардон, шкло, тэкстыль, палімерныя адходы. Асноўным нарыхтоўшчыкам з'яўляецца камунальнае ўнітарнае прадпрыемства «ЭКАРЭС». Але, як адзначыў кіраўнік ўпраўлення гарадской гаспадаркі і энергетыкі Мінгарвыканкама Дзмітрый ЯНЧЫК, планавыя паказчыкі па шкла і тэкстылю не выконваюцца. А прадпрыемствы-спажыўцы не заўжды выплачваюць абліцаваныя грошы, чым адбіваюць ахвоту да збору і нарыхтоўкі адходаў.



СТАР 2

■ Надвор'е

ГЭТА — ВОСЕНЬ...

У панядзелак сур'ёзныя дажджы, а з аўторка — холадна

Гэтымі днямі на тэрыторыі нашай краіны будзе і надзейна гаспадарыць антыцыклон, таму ападкаў не будзе, паведаміла рэдакцыя спецыяліст Рэспубліканскага гідраметцэнтра Мінпрыроды Вольга ФЯДОТАВА.

Тэмпература паветра ўдзень складзе 16-21 цяпла. У суботу ў нас захаваецца павышаны фон атмасфернага ціску, аднак у паўднёва-заходніх рэгіёнах краіны пачне адчувацца ўплыў атмасферных фронтаў, якія рухаюцца да нас з боку Заходняй Еўропы. Уначы па крайнім захадзе, а ўдзень і ўвочуле па паўднёва-заходняй палове краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Раніцай месцамі туман. Тэмпература паветра ўначы на суботу складзе ад 1 цяпла па ўсходзе, да плюс 11 градусаў па захадзе краіны. На ўсходзе Беларусі ўначы на глебе магчымы слабыя замаразкі да 0 — мінус 2 градусаў. Удзень будзе плюс 13-20 градусаў. У нядзелю фронтальны раздзел працягне рухацца далей на ўсход. Таму месцамі там чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Тэмпература ўначы на нядзелю складзе плюс 3-10 градусаў, а ўдзень — 12-20 цяпла.

Паводле доўгатэрміновых прагнозаў айчынных спецыялістаў, на пачатку наступнага тыдня надвор'е пагоршыцца. У панядзелак дажджы чакаюцца амаль па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Удзень месцамі прагназуюцца сапраўды моцныя дажджы, часам з навальніцамі і моцным ветрам. Уначы на панядзелак будзе плюс 5-11 градусаў, удзень — толькі 10-17 цяпла, у Гомельскай вобласці да плюс 20 градусаў. Бліжэй да сярэдзіны наступнага тыдня ў Беларусь прыйдзе халоднае паветра з боку Скандынавіі. Чакаецца ветранае надвор'е, месцамі з кароткачасовымі дажджамі. Тэмпература паветра ўначы складзе плюс 1-6 градусаў, а ўдзень — усёго 7-14 цяпла. Згадзіцеся, што гэта ўжо сур'ёзна. Аднак сіноптыкі разлічваюць, што неўзабаве бабіна лета.

Сяргей КУРКАЧ.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

Рэфэрэндум у Шатландыі узрушыў Еўропу

Больш за чатыры мільёны шатландскіх выбаршчыкаў прыйшлі ў чацвер на выбарчыя участкі, каб прагаласаваць на рэфэрэндуме аб незалежнасці краіны. Як адзначаюць эксперты, незалежна ад вынікаў плебісцыт назавуць змяненне Вялікабрытаніі. Калі большасць шатландцаў адказалі «так» на адзінае пытанне ў бюлетэні для галасавання: «Ці павінна Шатландыя быць незалежнай?», то прыйдзе канец 300-гадоваму саюзу краіны з Вялікабрытаніяй. Аднак і ў выпадку, калі большасць выбаршчыкаў сказала «не», аддзяленню, будучы Вялікабрытанія. Брытанскія ўлады абяцалі пры захаванні статусу Шатландыі выдзеліць ёй дадатковыя сродкі і даць больш правоў мясцоваму кіраванню. На рэфэрэндуме адзначана рэкордна высокая яўка выбаршчыкаў — для ўдзелу ў галасаванні зарэгістравалася 4,3 мільяна чалавек (97% электарату). Як паказваюць папярэднія даследаванні, думкі насельніцтва падзяліліся практычна парову. Аднак нават калі шатландцы прагаласавалі за аддзяленне ад Вялікабрытаніі, незалежнасць будзе афіцыйна аб'яўлена не раней за 24 сакавіка 2016 года. Да таго часу Эдынбург і Лондан павінны будуць абмеркаваць умовы раздзелу саюза. Камен-татары за-

яўляюцца, што незалежнасць Шатландыі можа мець сур'ёзныя наступствы для ўсёй Еўропы не толькі з-за страты Вялікабрытаніі часткі тэрыторыі. Рэфэрэндум, магчыма, акажа ўплыў на лёс Каталоніі, дэпутаты якой раней прынялі закон аб правядзенні рэфэрэндуму аб выхадзе са складу Іспаніі.

У Сірыі няякасная вакцына ад адру забіла каля 100 дзяцей

У падкантрольных сірыйскіх апалічных раёнах паўночна-заходняй правінцы Ідліб, дзе пры падтрымцы ААН праводзілася вакцынацыя ад адру, загінула каля 100 дзяцей. Пра гэта заявіў пастаянны прадстаўнік Сірыі пры ААН Башар Джаафары. Раней СМІ паведамлялі пра 40 загінулых. «Па нашых звестках, загінула 100 дзяцей», — сказаў дыпламат. Паводле слоў Джаафары, няякасная вакцына была выраблена ў Турцыі. «Мы напрасілі Сусветную арганізацыю аховы здароўя расследаваць інцыдэнт», — заявіў пастаянны прадстаўнік САР. Ён усклаў адказнасць за гібель дзяцей на намесніка генеральнага сакратара ААН па гуманітарных пытаннях Валеры Амос. «Уся гэтая трагічная сітуацыя ўзнікла з-за Амос. Менавіта яна настала на тым, каб мець справу з тэарыстамі ў гэтым раёне», — падкрэсліў Джаафары.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Калі вы дрэнна засынаеце,
перагледзьце меню
на вячэру



На думку японскіх вучоных, калі ўвечары з'есці вялікую порцыю рысу, то моцны сон забяспечаны. А вось макарона, наадварот, перашкодзіць сну, піша The Daily Mail. Пры гэтым белы хлеб, біліны і піцца ніяк не ўплываюць на сон. Наогул, прадукты з высокім глікемічным індэксам (ГІ) накісталі рысу звязаны з моцным сном. Такія прадукты хутка вызваляюць у кроў цукар. І рацыён з высокім ГІ можа ўплываць на сон з-за трыптафану — амінакіслоты, якая валодае заспакаляльнымі ўласцівасцямі і звязана з гармонам сну — мелатанінам. Эфект ўплыву рысу на сон людзей быў прааналізаваны на прыкладзе 1164 мужчын і 684 жанчын. Улічваліся якасць сну, час, патрэбы чалавеку, каб заснуць пасля выключэння святла, працягласць сну, наколькі чалавек адпачываў, як часта прачынаўся, ці піў лекі і якім чынам адчуваў сябе ўдзень. Аказалася, людзі, якія спажываюць шмат рысу, мелі добрыя паказчыкі сну. А вось любіць да ложкаўны негатыву на адбілася на якасці сну — людзі часта прачыналіся, дрэнна адчувалі сябе ўдзень, пілі снатворныя, даўжэй засыналі.

КОРАТКА

Чарговая сустрэча кантактнай групы па Украіне адбудзецца ў Мінску 19 верасня. Аднаведную інфармацыю БЕЛТА пацвердзілі ў прэс-службе МЗС Беларусі.

Рознічны тавараабарот у студзені-жніўні 2014 года склаў \$197,7 трлн, што ў супастаўных цэнах на 9,7% больш, чым за аналагічны перыяд 2013 года. Доля продажу харчовых тавараў у рознічным тавараабароце склала 49,7%, нехарчовых тавараў — 50,3%.

У Беларусі 825 наймальнікау гатовы прыняць на работу 7,8 тыс. грамадзян Украіны, прычым 3 тыс. вакансій — з прадастаўленнем жылля.

В Міжнародны фестываль тэатраў агню пройдзе 20 верасня ў Гомелі ў час святкавання Дня горада.

Беларуская каманда адправіцца на Мальту для ўдзелу ў міжнародным дзіцячым конкурсе песні «Еўрабачанне-2014» 8 лістапада.



Галіна ПЯТКУН, настаўніца малодшых класаў гімназіі горада Дзяржынска:

— Колькі гадоў я чытаю «Звязду», дакладна не скажу, бо яшчэ мае бацькі яе вылісвалі. Памятаю, як мама заўсёды вельмі какала гэту газету, з задавальненнем яе гартала. Паступова і я ўключылася ў гэты працэс. На той момант не ўсё мне было зразумела, ды і сама газета была іншая, але цяпер я жыць без сваёй «Звязды» не змагу. Па-першае, працую на-

■ Я зноў выбіраю «Звязду»

ВЕЛЬМІ ЧАЛАВЕЧНАЯ

стаўнічай у гімназіі, выкладаю прадметы на беларускай мове і часта свой слоўнікавы запас папаўняю дзякуючы «Звяздзе». Па-другое, не буду таіць, што больш за ўсё чакаю рубрыкі Валянціны Доўнар. Яны вельмі чалавечныя, пабудаваныя на чалавечых каштоўнасцях. З не меншым задавальненнем чытаю «Гуманістычны тракт» з яго цікавінкамі роднага краю. Люблю падарожнічаць, але не заўсёды хапае часу, таму вандрую часта разам з вайскай газетай. Заўсёды чакаю паэтычныя фотазамалёўкі Яўгена Пясцэцкага. Не прпуская публікацыі Надзеі Нікалавай, якія маюць прамое дачыненне да маёй працы...

Усё пералічыць немагчыма. Я прачытаю газету цалкам — з першай старонкі да

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Ідзе падпіска на газету «Звязда» на IV квартал. Заставайцеся з намі — мы ішам пра тое, што сапраўды важна!